

Матэрыяль да географіі і статыстыкі¹
Беларусі. Вып. Рэф. А. Слоніма Г.1 1928
Мн.

АРК. БЫКАЎ

Грашовы баланс сялянскай гаспадаркі²
Беларусі



У аснове гэтага артыкулу ляжыць матар'ял бюджетнага досьледу сялянскіх гаспадарак, праведзены алдзелам Бюджэтнае Статыстыкі ЦСУ Бел. за 1923-24 г., 1924-25 і 1925-26 г. г., у систэматычным і плянавым парадку. Бюджэтнаму апісаныню з году ў год падлягала праважна адны і тыя самая сялянскія гаспадаркі, што дазваляе парашаца за тры гады даныя гэтых бюджетных досьледаў. У поўную распрацоўку ўвайшлі апісаныні 338 гаспадарак 1923-24 г., 332 гаспадаркі—у 1924-25 годзе і 337—у 1925 годзе.

З бюджетных апісаныняў, распрацаваных па вельмі шырокай і складанай прграмме, мы скарысталі толькі невялікую, але надзвычайна цікавую ў сучасны момант—частку грашовага балансу, у якім адбіваецца ўся сума рыначных сувязяў гаспадаркі, звароты грашовай гатоўкі, крэдитовыя адносіны, падаткі; апрача таго, у грашовым балансе адбіваецца таксама і організацыя гаспадаркі. Будучы адзінаю крыніцю вестак аб грашовым звароце сялянскія гаспадаркі, крыніцаю, якая адрозніваецца, апрача таго, адносяна высокую ступеніню верагоднасці, дзякуючы ўнутранаму контролю ў агульным балансе гаспадаркі, гэты матар'ял мае свае недахопы, уласцівия бюджетнай статыстыцы наогул — гэта недастатковая разпрэзантатыўнасць вестак. Разъмеркаванье апісаных гаспадарак па засеўных групах, пры абмежаваным ліку апісаныняў, не дае дакладнай копіі разъмеркаванья іх па масавых даных, бо пропорцыянальнасць разъмеркаванья прывяла-б да надзвычайна малога ліку бюджетных апісаныняў гаспадарак, якія маюць нязначную ўлазельную вагу ў запраўданасць і якія не даюць магчымасці атрыманьня сталых бюджетных норм. Бюджэты далі малюнак перавагі гаспадарак з засевам вышэй сярэдняга і меншай вагі малазасеўных груп гаспадарак у парашацьні з агульнымі судносінамі засеўных груп. Такім чынам апісаныя гаспадаркі ў сярэднім падрахунку з'яўляюцца гаспадаркамі некалькі павышанага тыпу; да гэтага трэба дадаць, что вельмі складаному апытацьню матлі падлягаць толькі культурныя гаспадары, якія аднаўлялі па памяці ўсе гаспадарчыя звязы за мінулы год.

На гледзячы на паказаныя недахопы, мы, на падставе бюджетных матар'ялаў, хача-ж і абмежаваных па ліку об'ектаў назіраныя, спрабуем зрабіць агульныя нарысы схэмамі грашовае гаспадаркі вёскі і адзначыць тыя шляхі, па якіх ішло гэтае разывіцьцё пасля НЭП-у. «Першы раз, як гаворыць профэсар Літошанка, мы падыходзім да гэтага проблемы з некаторыми запасам добраякаснага фактычнага матар'ялу»¹⁾.

¹⁾ Баланс сялянскія гаспадаркі. Весьнік грашовых спраў № 2—1926 г.

I.

Рух грашовага звароту сялянскіх гаспадарак за тры гады ў чырвоных рублех на адну гаспадарку ў сярэднім высьвятлецца наступнымі данымі:

Гады	Абсолютныя вялічыні					У зросту %/0				
	Неземельск. прыбылкі	Работа ў чужой сел. гаспад.	Усюго ад продажу	Пазнанія	Уесь пры- былак	Неземельск. прыбылкі	Работа ў чужой сел. гаспад.	Усюго ад продажу	Пазнанія	Уесь пры- былак
1923-24 г. . . .	6,40	0,97	52,46	3,20	69,65	100	100	100	100	100
1924-25 г. . . .	34,58	2,39	97,73	7,82	147,14	540,3	246,4	186,3	244,4	211,6
1925-26 г. . . .	69,14	3,73	161,26	13,27	258,62	1,080 3	384,5	307,4	414,7	371,8

Паказаныя даныя даюць малюнак вельмі шпаркага ўзросту грашовага прыбылку, які вырас на 271,8% за два гады. Гэтае павялічэнне грашовага прыбылку сялянскае гаспадаркі тлумачыца аграрным павялічэннем двух артыкулаў прыбылку, якія маюць, як гэта відаець з прыведзеных даных, вялікае значэнне ў грашовым балансі: павялічэннем у 11 раз паступлення ў ад няземляробскіх прыбылку, пераважна промыслу—і у 3 разы грашове выручкі ад продажу продуктаў сваёй гаспадаркі. Два другія артыкулы грашовага прыбылку, якія харектарызуюць ролю заработка ў чужой сялянскай гаспадарцы і крэдытных операцый у агульной суме грашовых паступлення, хоць і ўзрасьлі ў 4 разы, але не займаюць асабліва выдатнага месца ў грашовы бюджет сярэдня-сялянскае гаспадаркі. Гэтыя артыкулы выдзелены намі з прычыны іх экономічнага значэння.

Узрост грашовага звароту, як съведчаць ніжэй прыведзеныя даныя, розны ў залежнасці ад вельчыні гаспадаркі па засеве.

Гады	Абсолютныя лічбы					У %/0				
	ІІ гр. ад 2 дзес.	ІІІ гр. ад 2 дзес.	ІV гр. ад 4 да 6 дз.	ІV гр. ад 6 да 8 дз.	VI-VII гр. ад 8 да 16 дз.	ІІ гр.	ІІІ гр.	ІV гр.	V гр.	VI і VII гр.
1923-24 г. . . .	40,76	57,47	91,16	117,93	165,38	100	100	100	100	100
1924-25 г. . . .	68,68	113,21	162,68	250,54	314,76	168,5	197,0	178,5	212,4	190,3
1925-26 г. . . .	172,13	205,16	284,53	378,68	431,37	422,3	357,0	312,1	321,1	260,8

Грашовы зварот, такім чынам, выяўляе цесную сувязь з вельчынёй гаспадаркі. Як відаець з прыведзеных даных, крыва грашовага прыбылку падымаецца з узростам засеўнай плошчы ўва гады. Тэмп-жа нарастання грашовага прыбылку па засеўных групах выяўляе ў 1925-26 годзе значнае адставанне для вышэйших засеўных груп. Яшчэ больш рэльефна выяўляе сувязь грашовага прыбылку з гаспадаркай рознай экономічнай магутнасці душавая норма грашовага прыбылку па засеўных групах, якая дае малюнак парыўнаўчай забясьпекі гаспадараў грашым на душу.

1) У далейшым соц.-эконом. группы гаспадараў адзначаюцца аднымі рымскімі лічбамі.

Гады	Групы гаспадараў					
	II	III	IV	V	VI-VII	Сярэдн.
1923-24 г. . . .	8,15	8,65	13,94	15,34	18,86	11,00
1924-25 г. . . .	13,82	18,47	23,85	31,05	37,38	22,60
1925-26 г. . . .	35,20	36,06	42,28	50,56	51,35	41,25

Грашовы прыбылак на душу штогодна, у гэтым выпадку, падымаецца ад ніжэйшых да вышэйших засеўных груп.

Узрост грашовага балансу за разгляданы перыод ня можа быць, аднак, бязумоўным паказальнікам узросту выплатна-менаваў сувязяй сялянскіх гаспадаркі. У грашовым балансе адбіўся ня ўесь зварот гаспадаркі, а толькі яго грашовая частка. Значная частка звароту прайшла міма грашовага балансу ў парадку тавараабмену, альбо платы натурау за паслугі. За разгляданыя гады грашовыя адносіны амаль што-замянілі натуральны абмен продуктамі і зменышлі абсолютна і адносна натуральную аплату працы і вытворчых паслуг. Гэты процэс дэнатурызацыі ўчыніў моцны ўплыў на грашовы зварот і гэтым павялічыў яго номінальны ўзрост у парадканных з натуральнымі формамі адчужэння. Зменшчаная ніжэй табліца паказае ўзровень грашовае часткі адчужэння сельска-гаспадарчых продуктаў—продажы і натуральных форм адчужэння—тавараабмену і натуральных аплат працы на гадох:

Гады	Прадана	Дана ў абмен	Дана за работу натурау	Усяго
1923-24 г. . . .	28,4	50,9	20,7	100
1924-25 г. . . .	61,7	15,0	23,3	100
1925-26 г. . . .	80,0	5,4	14,6	100

Як съведчаць прыведзеныя даныя, пропорцыя тых і других форм рыначна-менавых сувязяў па гадох неаднолькавая. 1923-24 г. быў годам аднаўленчыя грашовай гаспадаркі. Большая частка году прайшла пад адзнакаю вельмі вялікага ўпадку савзнакаў і таму ў гэтым годзе яшчэ значна пераважвалі натуральныя формы адчужэння. Развівіць грашовай гаспадаркі вёскі радыкальна змяніла становішча ў наступным 1924-25 годзе, у якім грашовыя ўмовы зайлалі ўжо 61,7% агульнай сумы адчужэння.

У 1925-26 г.—80% продукты адчужаеца за гроши і толькі 20% адчужаных продуктаў пракодзіць па натуральных умовах. Пад найбольшае скарачэнне, як відаець з таблічкі, падпаў за гэтыя гады натуральны тавараабмен, з 50,9% у 1923-24 г. да 5,4% у 1925-26 г. па парыўнанні з натуральнай аплатай працы (з 20,7% да 14,6%). Астатнія форма аплаты наёмнае працы захоўвалася ў нашай вёсцы побач з грашовай і да часу імперыялістычнае вайны.

Наступная табліца тлумачыць пытаныне аб тым, якія засеўныя групы гаспадараў зьяўляліся больш успрымальнімі да дэнатурызаціі сваіх рыначна-менавых сувязяў.

		У %/о да ўсяго адчужэння				
		II гр.	III гр.	IV гр.	V гр.	VI і VII гр.
1924-25 г.	Прадана . . .	39,0	58,1	64,7	64,2	71,9
	Аддана ў абмен .	42,8	16,3	13,7	10,5	7,8
	· за работу. (натураю)	18,2	25,6	21,6	25,3	20,3
1925-26 г.	Прадана . . .	71,1	78,9	81,8	78,2	85,0
	Аддана ў абмен .	19,4	7,0	4,0	4,0	1,2
	· за работу. (натураю)	9,5	14,1	14,2	17,8	12,8

Як і трэба было чакаць, сярэдня і буйныя гаспадаркі шпарчэй замянілі свае натуральныя адносіны грашовыі; продаж у іх ужо ў 1924-25 годзе складала 64,7% і 71,9% усяго іх адчужэння, супроць 39,0% ніжэйшай групы. Лішкі продуктаў сельскае гаспадаркі, з якіх «формуеца прыбыткова-грашовы бюджет шматзасéуных гаспадарак шпарчэй звязалі іх з рынкам і з усёй народнай гаспадаркай у цэлым.

Дробныя гаспадаркі адсталі ў 1924-25 годзе ад буйных у замене натуральныя адносін грашовыі; але ў наступным 1925-26 г. мы заўважаем узмацненне тэмпу грашовых зваротаў якраз у гэтых адставаўшых гаспадарках. Яны імкнуцца дагнаць гаспадаркі, якія раней за іх аднавілі свае грашовыя адносіны. Адзначаны вышэй паніжаны тэмп узросту ў 1925-26 годзе грашовага звароту вышэйшых засéуных груп і тлумачыцца зъмяншэннем для гэтых груп дэнатурызацыі рыначна-менавых сувязяў, якія звынажаюць іх номінальны грашовы прыбытак. Трэба яшчэ адзначыць, што апошняя табліца съведчыць аб большай тэндэнцыі скрачэння натуральных аплат працы ў дробных гаспадарках у параўнанні з буйнымі.

Падагульваючы коратка ўсё вышэйсказанае мы бачым, што грашовы баланс павялічвае ўзрост прыбытку сялянскае гаспадаркі. Ён адбывае ўзрост грашовага звароту сялянскае гаспадаркі, які вынікае пад уплывам не толькі процэсаў аднаўлення ў сялянскай гаспадаркі, але і пад уплывам замены натуральныя адносін грашовыі. Гэты працэс дэнатурызацыі, як вынік грашовае рэформы, даткнуўся да ўсіх груп гаспадарак, але не ў аднолькавай ступені. Буйныя гаспадаркі зъявіліся больш успрымальнымі, чым дробныя ў замене натуральныя адносін грашовыі і затым для апошніх зъявіліся большы простор для далейшай дэнатурызацыі рыначна-менавых сувязяў.

Пераходзячы да разгляду прыбыткова-выдатковых артыкулаў сялянскага грашовага балансу, трэба адзначыць, што на ўсе артыкулы грашовага прыбытку могуць служыць паказальнікам узросту прыбытковасці гаспадаркі. Не гаворачы ўжо аб асабіст-прамысловых занятках, нават продажы, так званых, рыначных продуктаў, якія звычайна адчужжаюцца сялянскімі гаспадаркамі толькі ў некаторай ступені, гаворыць аб велічыні валавой продукцыі гаспадаркі, бо таварная частка апошніх адзначаецца на толькі вытворчасцю сельскае гаспадаркі, але і фактарам чиста рыначнага харектару. Часам гаспадарка збывае продукты не дзеля

таго, што збыт карысцей чымся спажываньне, ці скарыстанье ў сваёй гаспадарцы, а дзеля таго, што яна прымушана задаволіць сваю пульную патрэбу ў грашох. У апошнім выпадку адпаведны артыкул прыбытку носіць чиста зваротны харектар і на съведчыць аб росьце прыбытковасці гаспадаркі. Толькі аналіз будовы грашовага балансу сялянскага гаспадаркі і зъмены, якія вынікаюць у яго будове ў працягу вызначанага часу, можа даць прадстаўленне аб узросце яго прыбытковасці. У далейшым будзе выкладацца харектарыстыка галоўных артыкулаў балансу і іх зъмены; прычым, баланс 1923-24 г. мы выключаем з разгляду, як баланс няўстойлівы, які складаўся пры рэзкай зъмене курсу савінкаваў 1923-24 г., і таму на яго падставе рабіць якія-небудзь выводы і заключэнні вельмі цяжка; артыкулы балансу прадстаўлены ў сярэднім бяз розніцы груп гаспадарак па рэспубліканскай зборцы толькі за два гады; у разрэзе экономічнай магутнасці гаспадарак намі прадстаўлены далей некаторыя артыкулы балансу, якія маюць у ім найбольшую ўдзельную вагу, альбо экономічнае значэнне.

Ад распаўсюджання бюджетных норм на ўсю масу гаспадараў, прымаючы пад увагу нятыповасць падпаўшых бюджетнаму апісанню гаспадараў, мы ўстрымоўваемся.

II.

Застановімся, наперад усяго, на харектарыстыцы прыбытковай часткі грашовага балансу сярэдняе сялянскае гаспадаркі, галаўнейшыя артыкулы якога за 1924-25, 1925-26 г. г. прадстаўлены ніжэйпаданай табліцай:

Г а ды	Асадова прымысл. заработкаў рамесна-саракаганія	Работа ў чужой сельскай гаспадаркі	Уесь продаж ¹⁾	У тым ліку					Пазыція	Іншыя прыбыткі	У сяло	
				Продуктуў разніцца	Продуктуў зывёбага-доц.	Складны 1 пастаў	Іншы продаж					
1924-25 г. . .	34,58	2,39	97,73	32,02	17,66	32,53	15,52	7,82	4,62	147,14		
1925-26 г. . .	69,14	3,73	161,26	40,44	17,95	77,61	25,26	13,27	11,22	258,62		
У процэнтах												
1924-25 г. . .	23,5	1,6	66,5	21,8	12,0	22,1	10,6	5,3	3,1	100		
1925-26 г. . .	26,7	1,5	62,4	15,6	10,0	30,0	6,8	5,1	4,3	100		

У агульной суме грашовага прыбытку продаж продуктаў сваёй гаспадаркі пераважвае ўсе другія артыкулы прыбытку і дасягае ў сярэднім па ўсіх групах гаспадараў у 1924-25 годзе 97,73 руб. і ў 1925-26 г. 161,26 руб., што складае 66,5% і 62,4% ўсіх грашовых паступленняў з гаспадараў за два гады. Такое пераважнае значэнне ў грашовым бюджетэце сялянскае гаспадаркі продажу сельска-гаспадарчых продуктаў з'яўляецца самым галоўным паказальнікам вялікай сувязі гаспадаркі з надворным съветам; колькаснаю меркаву продажу вызначаеца і здольнасць гаспадаркі да куплі і разьмер сувязі гаспадаркі з рынкам. Судносіны прыбытковых артыкулаў бюджету па продажы продуктаў земляробства і гадоўлі жывёлы даюць малюнак організацыі сялянскае гаспадаркі ў галіне рыначных сувязяў. Як ві-

¹⁾ У гэтых артыкулаў уваходзіць і нязначная частка прамысловых продуктаў.

даць з табліцы, у сярднім па ўсіх апісаных гаспадарках пераважвае рэзка выяўлены жывёлагадоўчы тып гаспадаркі. Супольны прыбытак жывёлагадоўлі, які складаецца з адчужэння продуктаў і жывой сказіны, зьявіўся ў 1924-25 годзе ў паўтара разы, а ў наступным 1925-26 г. ў два з трэцію разы большы за паступлены ад рэалізацыі продуктаў ральніцтва. Прыйбытак ад продажу продуктаў ральніцтва дасягнуў у 1924-25 годзе ўсяго толькі 32,02 руб. і ў 1925-26 годзе 40,44 руб., што складае 21,8% і 15,6% ад усіх паступленняў сярэдняе сялянскае гаспадаркі ў гэтых гадах. Трэба адзначыць, што натуральная аплата рознага роду работ у большасці складаецца з продуктаў ральніцтва (збожжа), што значна звыжкае ролю апошніх у агульной суме грашовага прыбытку. Што датычыцца да паступленняў ад продажу продуктаў жывёлагадоўлі, то яны за разгляданы час не змянілі сваёй абсолютной велічыні. Паступленыні ад продажу сказіны і пастаства з 32,53 р. 1924/25 годзе павялічыліся да 77,61 руб. у 1925-26 годзе, значна падняўшы ўздельную вагу гэтай галіны прыбытку ў агульной суме паступленняў, з 22,1% да 30%.

Не малазначную ролю граюць у грашовым прыбытку паступленыні ад продажу другарадных культур (гародніна, садавіна, пчалірства, лугаводзтва і інш.) і ад продажу інвэнтару, будоўлі, хатніх маемасці, продуктаў прамысловасці, якія неадзначаны ў нашай скарочанай табліцы, а аб'яднаны ў адну агульную галіну прыбытку „іншы продаж“. Прыйбытак ад рэалізацыі гэтых продуктаў складаў у першым годзе 15,52 руб. (10,6%) і ў другім—25,26 руб. (6,8%) у сярэднім на гаспадарку.

Па групах гаспадарак разьмеры грашовага прыбытку ад продажу, як сведчаць ніжэй прыведзеныя даныя, далёка неаднолькавыя:

Гады	У % да ўсяго прыбытку кожнае групы гаспадарак				
	II гр.	III гр.	IV гр.	V гр.	VI i VII гр.
1924-25 г.	41,1	62,2	66,1	78,4	74,5
1925-26 г.	39,5	52,9	64,6	73,4	85,4

Прыбыткі ад продажу продуктаў сваёй гаспадаркі павялічваюцца абсолютно і адносна з узростам засеўнай плошчы і тлумачацца вялікай сувяззю з рынкам вышэйших груп гаспадарак у парашуніні з ніжэйшымі. Такім чынам, з узростом эканомічнай матутнасці гаспадарак, адзначанай у нашай працы разьмерамі пасеву, у значнай ступені пашыраецца, як сказана вышэй, і сувязь гаспадаркі з рынкам, а разам з гэтым павялічваецца і пакупная здольнасць гаспадаркі. Калі ў самай ніжэйшай групе прыбыткі ад продуктаў сельскай гаспадаркі, якія выкідаюцца на рынок, складаюць 41,1% ў 1924/25 годзе і 39,5% ў 1925-26 годзе, то ў вышэйшай—дасягаюць 74,5% і 85,4% ад усіх паступленняў гэтых гаспадарак за разгляданыя гады. Трэба дадаць, што ў 1925-26 годзе, супроцо папярэдняга году, адноснае значынне прыбытку ад продажу звыжлілася ў сярэднім па ўсіх гаспадарках, за выключэннем аднай многазасеўнай групы, за кошт звыжнення прыбытку ад продажу продуктаў ральніцтва. Надзвычайна харacterны малюнак даюць нам даныя аб судносінах прыбыткаў ад рэалізацыі продуктаў ральніцтва і жывёлагадоўлі па разьмеры гаспадарак:

		У % да ўсяго грашовага прыбытку кожнае групы гаспадарак				
		II	III	IV	V	VI-VII
1924-25 г.	Продаж продукт. ральніцтва	7,5	17,6	21,7	30,4	28,9
	жывёлагад.	6,5	11,9	12,9	14,9	9,0
	сказіны і пастаства	19,7	22,8	21,8	20,9	23,5
1925-26 г.	Продаж продукт. ральніцтва	7,3	10,5	15,4	24,9	12,6
	жывёлагад.	5,1	5,4	6,5	7,9	19,1
	сказіны і пастаства	19,7	27,4	31,5	31,9	45,3

Грашовы баланс, такім чынам, яскрава адбівае жывёлагадоўчы кірунак сельскай гаспадаркі Беларусі ў судносінах апошніяе з рынкам. Ува ўсіх групах гаспадараў паступленыне ад жывёлагадоўлі, якое складаецца ад продажу продуктаў жывёлагадоўлі і жывой сказіны і пушак, пераважвае паступленыне ад рэалізацыі продуктаў ральніцтва, але адноснае значынне гэтых галоўных галін сельскай гаспадаркі ў гаспадарках рознай эканомічнай матутнасці неаднолькавае.

У 1924-25 годзе, з павялічэннем разьмеру гаспадараў, узрастаете значынне прыбыткаў ад ральніцтва, адносна якіх прыбыткі ад жывёлагадоўлі памяншаюцца ад ніжэйшых да вышэйшых засеўных груп: так, калі ў ніжэйшай групе сумесны прыбытак жывёлагадоўлі па абсолютной велічыні ў $3\frac{1}{2}$ разы больш за прыбыткі ад ральніцтва, то ў вышэйшай дыспропорцыя ў бок перавагі жывёлагадоўчых прыбыткаў у паразынанні над ральнічымі нязначная. У наступным 1925-26 г., у паразынанні з 1924-25 г., ува ўсіх групах прыкметнае вялікі спад ўздельной вагі прыбыткаў ад ральніцтва, пры агульным узроўніце прыбыткаў ад продуктаў жывёлагадоўлі. Добрая кармавыя ўмовы 1924/25 году відоchnа зрабілі значны ўплыў на разьвіццё гадоўлі жывёлы ў 1925/26 г. і павялічэнне ў гэтым годзе адчужэння продуктаў жывёлагадоўлі.

Пасля продажу продуктаў сваёй гаспадаркі, наступнае месца ў агульной суме грашовага прыбытку займаюць паступленыні ад асабістых прамысловых заработкаў і прыбыткі ад рамесніцка-саматужных вырабаў, якія аб'яднаны намі ў аднай рубрыцы. Прыбыткі гэтага рода складалі ў 1924/25 годзе 34,58 руб. (23,5%) і 69,14 руб. (26,7%), у 1925/26 годзе ў адну гаспадарку ў сярэднім. Такая значная вага ў грашовым прыбытку прымеслаў сведчыць аб вялікім разьвіцці апошніх у сялянскай гаспадарцы. Патрэба ў грошах, пры наяўнасці лішкай працы ў сельскай гаспадарцы, прымушае сялянскую сям'ю даваць патрэбныя сродкі продажам лішкай рабочай сілы, альбо организацый неземляробскай прамысловасці.

З паасобных відаў апошніх па разьмерах грашовых прыбыткаў асабістых промыслов, як перавозка, цяслярства, столярства, лясныя работы, выраб аўчын, саней і інш. займаюць першае месца і дасягаюць у 1925/26 г. 52,16 руб. у сярэднім на гаспадарку. Досыць значную ўвагу ў грашовым прыбытку маюць таксама і паступленыні ад службы і працы на фабрыках (11,65 р.); гандлёва-промысловыя і рамесніцка-саматужныя прадпрыемствы па разьмерах паступлення нязначныя (5,33 р.). Прымесловыя прыбыткі і іх ўздельная вага ў агульной суме грашовага прыбытку па разьмерах гаспадараў за два гады ілюструюцца наступным лічба мі:

Гады	У % %				
	II гр.	III гр.	IV гр.	V гр.	VI и VII гр.
1924-25 г.	40,3	28,2	23,9	13,8	14,9
1925-26 г.	43,6	32,5	25,0	21,7	9,2

У іх адбілася агульнавядомая думка аб вялікім адносным значэнні ў дробных гаспадарках прыбыткаў ад промыслаў. Зразумела, у малазасейных групах сельская гаспадарка не зьяўляецца галоўна крыніцай існаваньня, і беднякі, каб пракарміцца, павінны прыбягаць да дадатковых крыніц прыбытку.

Заработкац у чужой сялянскай гаспадарцы займае малую ролю ў бюджэце сялянскае гаспадаркі і дасягае ў 1924-25 годзе 2,39 руб. і ў наступным годзе 3,73 руб., што складае адпаведна 1,6% і 1,5% сярэдняга прыбытковага бюджету. У асобых групах гаспадарак роля гэтага заработка хістаецца ад 4,2% да 0,5% у 1924-25 годзе і ад 3,5% да 0,4% у 1925-26 годзе ад усіх прыбыткаў за гэтыя гады ніжэйшых і вышэйшых груп гаспадарац, якія зъмяншаюцца падобна прымысловым прыбыткам у вышэйшых засеўных групах. Неабходна дадаць, што прыведзеныя коэфіцыенты не характарызуюць ролі заработка ў чужой сельской гаспадарцы, бо, апрача грошовых расплат, у чым мы праканаліся вышэй, у значайнай ступені захавалі сваю сілу і натуральныя формы зарплаты. У агульной суме грошовага прыбытку ад земляробскіх промыслаў у чужой гаспадарцы частка прыбыткаў ад землю на сельска-гаспадарчыя работы і ад здачы скаціны і інвентару з работнікам, па разьмерах гаспадарац, не адолькавая, як відаць з наступных абсолютных даных у рублех за 1925-26 г.:

	II	III	IV	V	VI	VII	У сярэднім
Наём на с.-г. работы	4,84	2,78	1,99	2,44	1,35	—	2,60
Наём на с.-г. работы з скацінай і інвент.	1,20	0,97	0,58	2,63	—	5,0	1,13

Такім чынам, па ўсіх дасьледваных гаспадарках бяз розніцы груп, прыбыткі ад працы ў чужой сельской гаспадарцы ў 1925-26 г. у два-тры разы перавышалі прыбыткі ад здачы працоўнай сілы з скацінай і інвентаром. Пры гэтым крывае прыбытку ад аддачы ў наём аднай працоўнай сілы, з узрастаннем гаспадарац, зъніжаецца, а крывае грошовага прыбытку ад аддачы ў наём працоўнае сілы з скацінай і інвентаром мае тэндэнцыю да ўзвышэння. Апошняя абставіны паказваюць на большую забясьціпку вышэйшых груп гаспадарац цягавою сілою і сельска-гаспадарчым інвентаром у парасткі.

Аднай з нязначных частак грошовага прыбытку зъяўляюцца пазыкі. Гадавы бюджет сярэдняе сялянскае гаспадаркі папаўняеца штогодна за кошт пазык толькі на 5% з наваліком ад агульной сумы грошовага прыбытку. Па групах гаспадарац роля пазык характарызуецца наступнымі данымі:

	II	III	IV	V	VI і VII	У сярэднім
Пазычана ў 1924-25 г. . . .	7,19	6,31	7,40	13,40	13,57	7,82
у % %	10,5	5,6	4,5	5,3	4,3	5,3
1925-26 г. . . .	9,68	14,09	16,27	4,54	15,22	13,27
у % %	5,6	6,9	5,7	0,7	2,8	5,1

У разьвіціі крэдыта па разьмерах гаспадарац можна адзначыць тэндэнцыю павялічэння ўдзельнае вагі крэдытаўных операцый З і 4 груп гаспадарац; павялічэнне крэдытаўнага звароту гэтых груп гаспадарац, мабыць тлумачыцца напружанай патрэбнасцю ў іх грошовага крэдыта, у мэтах здаволенія мінімальных сваіх патрэб. Але наогул разьмеры пазык па засеўных групах ясных тэндэнций не выяўляюць.

У звароце крэдытаўных операцый некаторое значэнне мае і натуральная продукція сельскае гаспадаркі. Апошняя, ведама, на ўключаніа ў грошовыя баланс, але-ж мы, для поўнасці схемы крэдытаўных судносін у сучаснай вёсцы, поруч з грошовымі операціямі, у наступнай табліцы прадстаўляем за 1925-26 г. і крэдытаўныя операціі натуральнаю:

	Атрымана				Дана			
	Грашы ма	Продукт. пралыннн. гравітація	Іншыя продукт.	Разам	Грашы ма	Продукт. пралыннн. гравітація	Іншыя продукт.	Разам
Пазыка	13,27	1,32	0,65	15,24	0,71	0,29	0,05	1,05
Сплата пазыкі	0,35	0,18	0,25	0,78	6,06	0,67	0,05	6,78
Усяго	13,62	1,50	0,90	16,02	6,77	0,96	0,10	7,83

Як відаць з табліцы, крэдытаўныя судносіны ў дасьледваных гаспадарках пашыраны вельмі слаба, што тлумачыцца, між іншым, няпоўным адбіткам крэдытаўных операцый у бюджетных апісаніях. Прыбытак па крэдытаўных рубрыках грашыма і процантамі на адну гаспадарку ў сярэднім дасягае 13,62 руб. і натураю 2,40 руб. Выдатак на гроши раўняецца 6,77 руб. і натураю—1,06 руб. Такім чынам, адпаведна з значаю зъменаю натуральных форм менавых сувязей грошовымі, часціці натуральнага звароту ў крэдытаўных операціях у вёсцы мае невялікія разьмеры. Крэдытаўныя операцыі натураю складаюцца, галоўным чынам, з адчужэння і набыцця працтва паліўводзства, якія зъяўляюцца да грошовага реформы найбольш валютна-здолнымі. Іншыя віды продукцыі складаюць нязначную частку ў звароце крэдытаўных операцій. Урэшце, апошняя з неразгледжаных намі галін грошовага прыбытку,— іншыя прыбыткі—займаюць 3,1%—у 1924-25 г. і 14,3%—у 1925-26 г. сярэдняга прыбытковага бюджету; па сваёй удзельнай вазе ў бюджэце гэтая галіна грае большую ролю ў дробна-засеўных гаспадарац.

III.

Пераходзім да разглядання выдатковай часткі грошовага бюджету сялянскае гаспадаркі, галіны якой, што характарызуюць галоўнейшыя патрэбы гаспадарац за два гады, уяўляюцца ў наступнім відзе:

Гады	Найм рабочих у гаспадар і для рамонту інвентару будоўлі	Купля							Уесь выдатак
		Продуктаў ральніцтва	Скаціны 1 птушак	Інвентару будоўлі	Продукт. прамысловасці	Матар'ялаў і рамонту	Падаткі	Іншыя выдаткі	
1924—25 г. . . .	4,49	10,09	9,91	5,57	4,30	55,80	25,21	31,87	147,24
1925—26 г. . . .	12,34	21,75	34,65	19,97	9,21	90,05	15,67	48,01	251,65
У %/%									
1924—25 г. . . .	3,0	6,9	6,7	3,8	2,9	37,9	17,1	21,7	100
1925—26 г. . . .	4,9	8,6	13,8	7,9	3,7	35,8	6,2	19,1	100

Разглядаючы галіны выдаткаў у парадку разъмяшчэння іх у табліцы, зварочваём увагу на першую группу выдаткаў, якія характерызуецца аплату наёмнае працы ў сялянскай гаспадарцы. Гэта сума выдаткаў мае больш шырокі аб'ем, чым амаль што аналагічная галіна прыбытку, бо па выдатку за плату наёмнае працы ўключаны яшчэ апрача сельска-гаспадарчых і рамонтавых работ. Гэта галіна прыбытку займае малую ролю ў грашовом балансе,—усыго 3% у 1924—25 годзе і 4,9% у 1925—26 г. агульной сумы грашовага выдатку сярэдняга сялянскага двара. Нязначны прыбытак і выдатак па аплаце сваёй і наёмнае працы съведчыць аб працоўным характары сельскае гаспадаркі Беларусі.

Сялянская гаспадарка ня толькі адчувае продукты сельскае гаспадаркі, але-ж мусіць і набываць іх. Дзіве далейшыя рубрыкі выдатку маюць адносны да набытку продукціі сельскае гаспадаркі і характеристызуецца, так званы, унутрысялянскі зварот. Апошні, як відаць з табліцы, з 13,6% агульнае сумы выдатку сярэдня-сялянскія гаспадаркі ў 1924—25 г. узвысіўся да 22,4% у 1925—26 годзе. Купля продуктаў ральніцтва выклікаецца недахопам свайго хлеба, кармавымі і насенными патрэбамі гаспадарак.

Наступныя даныя паказваюць набыцьцё продуктаў ральніцтва па групах гаспадарак:

Гады	У %/%					
	II	III	IV	V	VI і VII	
1924—25 г. .	15,3	9,0	6,3	4,2	2,4	
1925—26 г. .	12,0	11,8	7,4	5,4	5,4	

Доля выдаткаў на куплю продуктаў ральніцтва займае, як мы бачым, значае месца ў бюджетце малазасеўных гаспадарак, і прыкметна змяншаецца ў многазасеўных групах. Пасыўны спажыўны баланс дробных гаспадарак прымушае апошнія трапіць на куплю продуктаў ральніцтва 15,3% у 1924—25 г. і 12%—у 1925—26 г. іх выдатковага бюджету. Зрабіўшы паравананые адчужэння продуктаў ральніцтва з іх набыцьцем па групах гаспадарак за два гады, як яны адблісія ў

трашовым балансе і адняўшы адпаведна адну суму ад другой, атрымаем сальдо ад операцый па рэалізацыі продуктаў ральніцтва:

Гады	II	III	IV	V	VI і VII	Сярэдн.
1924—25 г.	-5,17	+9,66	+24,95	+66,03	+83,60	+21,93
1925—26 г.	-8,19	-2,08	+23,55	+74,96	+82,61	+18,69

Як бачым, дзіве першыя групы гаспадарарак купляюць продуктаў ральніцтва больш, чым прадаюць, і толькі 1924—25 г., гаспадарка 3-яе групы адчувае на рынак некаторую колькасць сваёй працукцыі. Гэтыя гаспадаркі зьяўляюцца ўнутры-сялянскім спажыўцом. Рыначным дастаўніком продуктаў ральніцтва (як і большасць сельска-гаспадарчае працукцыі) зьяўляюцца групы гаспадарарак з IV-ae і вышэйшыя.

Выдаткі на куплю сакіны і птушак, амаль што роўныя ў 1924—25 г. па ўдзельнай вазе з выдаткамі на куплю продуктаў ральніцтва сярэдняга сялянскага бюджету (6,7%), у 1925—26 годзе ўзмацняюцца і дасягаюць 13,8% выдатковага бюджету.

Наступныя 3 рубрыкі выдаткаў да некаторай ступені звязаны паміж сабою. Адна з іх датычыцца куплі інвентару і гатоўнай будоўлі, другая ахапляе набыцьцё рамонтных матар'ялаў для інвентару і будоўлі і трэцяя паказвае куплю продуктаў прамысловасці асабовага і гаспадарчага значэння. Усе гэтыя галіны выдаткаў можна разгляджаць разам, як выдаткі гаспадаракі на набыцьцё продуктаў працымовасці ў шырокім сэнсе гэтага слова. Паказаныя групы выдаткаў аб'яднаюць траты селяніна на вырабы буйнае і дробнае прамысловасці, а таксама на неапрацаваныя лясныя матар'ялы, што складаюць значную частку трат на будоўлю і рамонтныя матар'ялы. Набыцьцё продуктаў прамыловасці зьяўляецца самай буйной галіной грашовага выдатковага бюджету селяніна. Выдаткі на гэту мяту сярэдняга сялянскага двара ў 1924—25 г. дасягаюць 65,67 руб. і ў 1925—26 г. 119,23 руб., што складае 44,6% і 47,4% усіх грашовых трат. Па асабных засеўных групах гэтыя выдаткі за два гады змяняюцца наступным чынам:

Гады	У %/% да ўсяго выдатку						
	II	III	IV	V	VI і VII	Усе гаспадаркі	
1924—25 г. .	40,6	41,6	45,1	48,2	48,7	44,6	
1925—26 г. .	50,3	45,8	45,9	49,9	46,8	47,4	

Удзельная вага выдаткаў на неземляробскія продукты павялічваецца, як бачым, у 1925—26 годзе ў парадку з 1924—25 г. ўва ўсіх групах гаспадарак, за выключэннем аднай вышэйшай многазасеўнай групі. Гэтыя акалічнасць съведчыць аб павышэнні ў 1925—26 г. пакупное здольнасць сялянскіх гаспадарак.

Каб высьветліць, якімі экономічнымі групамі гаспадарарак прад'яўляеца патрабаванне на тых іх іншыя набываныя вёскай неземляробскія продукты, зложым наступную табліцу:

			У % да ўсяго выдатку				
			II	III	IV	V	VI-VII
1924-25 г.	Купля інвент. і будоўлі		4,9	3,8	5,0	1,9	2,4
	· матар. для рамонт. інвент. і будоўлі		2,0	3,1	3,6	2,3	1,9
	· продукт прамысловасці		33,7	34,7	36,5	44,0	44,4
1925-26 г.	Купля інвент. і будоўлі		16,3	7,5	7,1	5,3	5,6
	· матар. для рамонт. інвент. і будоўлі		3,5	4,5	3,0	4,3	2,1
	· продукт прамысловасці		30,5	33,8	35,8	40,3	39,1

Даная вышэйпрыведзенай табліцы дазваляюць высьветліць сувязь паміж выдаткамі на асобныя віды гэтых тавараў і засеўнай плошчай гаспадарак. Набыцьцё продуктаў прамысловасці асабістага і гаспадарчага значэння павялічваецца разам з узростам засеўнае плошчы, як у 1924-25, так і ў наступным 1925-26 г. Але доля выдаткаў на куплю продуктаў гэтага значэння ў 1925-6 г. зменшылася ўсіх групах гаспадарак, пры адначасовым магутным узроўніце выдаткаў на набыцьцё інвентару, готовае будоўлі і нязначным узроўніце выдаткаў на матарылі для іх рамонту. Дзіве апошняя галіны выдаткаў, якія выявляюць размежаваныя і накапленыя сваіх нескрыстынных капіталу, асабліва значная ў дробназасеўных гаспадарках, дасягаюць у апошнім годзе 19,8% выдатковага бюджету. Ня столькі напружанае, як у дробных гаспадарках, памыненне нярухомага капіталу констатуеца ў апошнім годзе ўсіх гаспадарках, за кошт, як съведчыць табліца, адноснага зменшэння ў іх куплі прамтавараў асабістага і гаспадарчага значэння.

Для правідловасці разваг аб ролі засеўных груп у справе набыцьця прамысловасці продукты, аднясем выдаткі на яе набытак на душу і на дзесяціну засеву ў кожнай групе гаспадарак. У такім выпадку, будзем мець наступныя шэрагі:

Гады	Выдатак на 1 душу ў рублех					Выдатак на 1 дзесяціну пасеву						
	II	III	IV	V	VI i VII Сярэдн.	II	III	IV	V	VI i VII Сярэдн.		
	5,52	7,75	10,78	14,50	18,59	10,09	18,65	15,32	15,32	16,74	15,56	15,71
1924-25	5,52	7,75	10,78	14,50	18,59	10,09	18,65	15,32	15,32	16,74	15,56	15,71
1925-26	17,69	16,21	18,69	28,95	24,79	19,02	55,10	29,75	25,36	25,23	20,49	27,41

Падушныя нормы выдаткаў на прамтавары ў 1924/25 годзе растуць з магутнасцю гаспадарак ад 5,52 руб. у малазасеўнай групы да 18,59 руб. многазасеўнай. У апошнім годзе, пры захаванні тэндэнцыі ўзросту ад вышэйшых засеўных групах, набыцьцё продуктаў прамысловасці становіца амаль роўным ў першых трох групах; пры гэтым падушная норма многазасеўнае групы, якая дасягнула да 24,79 руб., амаль што ў паўтара разы перавышае малазасеўную групу, выдатак якой на

адну душу дасягнуў у 1925-26 годзе 17,69 р. На такое прыраўненне падушных норм, відавочна, зрабілі ўплыў прамысловыя заработка, якія павялічылі фонды малазасеўных гаспадарак.

Пераход ад падушных норм да набыцьця прамтавараў на дзесяціну засеву значна зменшылі, як мы бачым, рух выдаткаў па засеўных групах.

Крывая набыцьця прамысловай продукцыі пры разрахунку на адну дзесяціну засеву, якая выявіла ў 1924-25 годзе нязначную тэндэнцыю да зменшэння з павялічэннем плошчы засеву, у наступным годзе рэзка зменшылася з узростам засеўнае плошчы і паказае на значную дыфэрэнцыяльную патрэб гаспадарак рознае экономічнае магутнасці.

Канчаючы разгляд галоўнейшых рубрык выдатковага бюджету, застаецца яшчэ кінць погляд на выплату падаткаў, якая прадстаўляе значны інтарэс для высьвятлення вынікаў падатковага політыкі ў вёсцы.

Выдатак на сплату падаткаў сярэднія сялянскае гаспадаркі, які дасягаў у 1924-25 годзе 25,21 руб. і адышаў 17,1 ёсць выдатковага бюджету, у наступным годзе зменшыўшыся, такім чынам, падатковы цяжар да 6,2% ўсяго выдатковага фонду. Рэзуме абкладаныя па тыпах гаспадарак прадстаўляюцца наступнымі данымі:

Гады	У % да агульнай сумы выдаткаў				
	II	III	IV	V	VI i VII
1924-25 г.	6,0	14,6	18,6	18,7	22,6
1925-26 г.	2,2	4,8	5,8	9,0	11,1

Найважліваму зменшэнню долі падаткаў у апошні год падпалі трывершыя групы гаспадарак. Узрост вагі абкладаныя ў вышэйшых засеўных групах выявляе большую прогрэсью падатку ў 1925-26 годзе ў параўнанні з 1924-25 г.

У разгляданай выдатковай частцы грошовага бюджету застаецца яшчэ група непадзеленых іншых галін выдатку. Сюды адносяцца рознастайныя выдаткі: плата за аренду зямлі, сказіны і інвентару, купля продуктаў другарадных галін сельскага гаспадаркі, плата страхоўкі і інш. Гэтыя стацыі займаюць даволі віднае месца ў выдатковым бюджетзе,—21,7% у 1924-25 годзе і 19,1% ўсяго выдатковага фонду ў 1925-26 годзе, пры нязначных хістаннях удзельнае вагі выдаткаў па засеўных групах гаспадарак.

У заключэнні гэтага схематычнага малюнку грошовасць гаспадаркі беларускага вёскі, нам застаецца сказаць некалькі слоў аб суадносінах агульнай сумы грошовага прыбытку і выдатку па бюджету. Гэтыя суадносіны зводзяць баланс сярэднія сялянскае гаспадаркі ў 1924-25 г. з дэфіцитам у 9 кап. Грошовыя астачы ў 1925-26 г. вызначыліся ўжо ў 6,97 руб. на сярэднюю даследваную гаспадарку. Засеўная групоўка наступным чынам адбліса на сальдо грошовага балансу ў рублех: